



НЯМЕЦКІ КАПІТАЛ  
У БЕЛАРУСКАЙ  
ГЛЫБІНЦЫ

МС

ПЕРАКРЫЖАВАНАЕ  
ДОНАРСТВА:  
ШТО ГЭТА  
І НАВОШТА?

МС



Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



# ЗВЯЗДА

7 Чэрвеня 2019 г.  
ПЯТНІЦА  
№ 105 (28972)

9-24 стар.

МЯСЦОВАЕ  
САМАКІРАВАННЕ

+TV ПРАГРАМА

ГАЗЕТА ДЛЯ ВЫБАРЧЫНКАЎ І ДЭПУТАТАў МЯСЦОВЫХ САВЕТАў

## ЦЫТАТА ДНЯ

**Канцэрн «Белнафтахім»:**  
«Канцэрн рэгулюе цану матарнага паліва на ўнутраным рынку, устаўляючы гранічныя максімальныя цэны на нафтапрадукты, у поўнай адпаведнасці з заканадаўствам. Рознічныя цэны, якія ўстаўляюцца канцэрнам, вызначаюць верхнюю мяжу кошту паліва, а значыць, дэкларуюць абмежаванне на продаж паліва па больш высокіх цэнах. У сваю чаргу, сеткі АЗС могуць устаўляць любыя зніжкі самастойна. Усталяваць цэны па-за эканамічнымі правіламі, толькі па жаданні кіраўніка канцэрна або па патрабаванні групы грамадзян — немагчыма. Да таго ж менавіта паступовае змяненне цэны на паліва з'яўляецца стрымлівальным фактарам пры высокай валацільнасці кошту нафты на сусветным рынку».



Фота Анатоля Кішчука

## Першае ралі



Пяцігадовая Юля ДАЛГОВА з Полацка рыхтуецца да ўдзелу ў абласных асабіста-камандных спаборніцтвах па картыngu, якія пройдуць у гэтыя выхадныя ў Лепелі. Для картыngu, якія пройдуць у гэтыя выхадныя ў Лепелі. Для юнай Юлі гэта будуць першыя спаборніцтвы. Яе трэнер —

бацька Яўген — вядомы полацкі гоншчык па картыngu, які першы раз у жыцці сеў за руль спартыўнай машыны ў адзінаццаць гадоў. І таксама ў Лепелі атрымаў першую ўзнагароду найвышэйшай пробы.



## КОРАТКА

- У Віцебскай вобласці пражываюць 212 чалавек, старэйшых за 100 гадоў.

- Міні-серыял «Чарнобыль», створаны амерыканскім тэлеканалом HBO сумесна з брытанскай тэлесеткай Sky, прызнаны найлепшым серыялам усіх часоў.



- Савет ЕС прыняў праграму да правілаў Візавага кодэкса. Абноўленыя правілы, у прыватнасці, дазваляюць падачу дакументаў на атрыманне візы за паўгода, але не пазней чым за 15 дзён да паездкі.

- У Гродне мужчына знайшоў каля дома дзве разарваныя купюры, наміналам \$100 кожная. Дома склеіў купюры і адправіўся з імі ў абменны пункт. Яны аказаліся фальшывыя.



## САРДЭЧНА ЗАПРАШАЕМ!

Магістраль гатова сустрэць  
спартыўнае свята

Яшчэ трохі — і ў сталіцы з'явіцца больш за 30 тысяч турыстаў на II Еўрапейскіх гульнях. Падрыхтоўка да гэтай падзеі на аб'ектах чыгуначнай станцыі Мінск-Пасажырскі амаль завершана. Пра тое, як тут будуць сустракаць гасцей горада, расказалі журналістам.

СТАР. 3



Фота Ганны Занкавіч

## Педагагічная майстэрня

# АКТЫЎНАЯ АЦЭНКА: НОВАЯ ФІЛАСОФІЯ, або Як настаўніку стаць эфектыўным?

«Мне здаецца, што ўвесь час я працавала ў школе, а побач знаходзіліся дзверы з шыльдай «Так можна навучаць!» Часам яны былі зачыненыя, часам мне шчасціла прыадкрыць іх, зазірнуць, здзівіцца, але потым яны зноў зачыняліся. Актыўная ацэнка дапамагла адкрыць іх цалкам. І мне здаецца, што я ўжо стаю на парозе. Яшчэ рыхтуюся, але ўжо гатовая ўвайсці». Гэта прызнанне адной з настаўніц мінскіх школ, выпускніцы сёлетняга дыстанцыйнага курса «Стратэгіі актыўнай ацэнкі». За сем гадоў праз курс, які арганізуе Таварыства беларускай школы, прайшло ўжо больш за 500 чалавек.

А вось яшчэ адно прызнанне ад настаўніцы з Шаркаўшчыны: «Калі б не актыўная ацэнка... я не адкрыла б для сябе сваіх вучняў. Часам непаслухмяных, занадта гарэзлівых, але такіх, якія вучыліся разам са мной: выпрацоўвалі крытэрыі ацэнкі, пісалі каментарыі. Я бачу змены ў іх навучанні і адносінах паміж сабой. Гэтану іх навучыла работа з самаацэнкай і ўзаемаацэнкай. Знікае боязь, перажыванне, што нечага не ведаеш, узрастае давер».

СТАР. 4

ISSN 1990 - 763X



19105

9 771990 763008



Ідзе падпіска на «Звезду» на III квартал і II паўгоддзе

Мы абяцаем цікавае лета з любімай газетай

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ - НЕ ПАШКАДУЕЦЕ!